

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 182 (3278)  
ПЯТНІЦА  
5  
ЛІПЕНЯ  
1935 г.  
ГОД Выхадня XVIII

## С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

ПАСТАНОВА ЦК ВКП(б).  
ЛОЗУНГІ ДА 15-ГОДДЗЯ ВЫЗВАЛЕННЯ БССР АД БЕЛАПАЛЯКАЎ І ДНЯ ўРУЧЭННЯ БССР ОРДЭНА ЛЕНІНА.  
У СНК СССР І ЦК ВКП(б)—АВ АПІДАЦЕ ТРАКТАРЫСТАЎ У СОУГАСАХ  
СОТНІ ТЫСЯЧ ПРАЦОЎНЫХ СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ АВГАВАР. ВАЮЦЬ ПІСЬМО ЗНАТНЫХ ЛЮДЗЕЙ ТАВ. СТАЛІНУ.

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ — НАСУСТРАЧ УСЕНАРОДНАМУ СВЯТУ, І. НЕМЕЦ — БЕЛАРУСЬ ПАД УЦІСКАМ ВЕЛАПОЛЬСКИХ АКУПАНТАЎ.  
ВЕРШЫ: ЯНКА КУПАЛА—СТАРЫЯ АКОПЫ.  
КАРЭСПАНДОНЦЫ: А. ЗАРУЎЕЖНЫ — ЛЮБЫРЫ ў АУТАФУР-ГОНЕ. А. МАНЬКОЎ — КАЛІ АШУКАНСТВА УВАЙШЛО У СІСТЭМУ. ЯПОНСКИ ІМПЕРЫЯЛІСТЫ ГАСПАДАРАЦЬ ў КІТАІ.

### Пастанова ЦК ВКП(б)

1. Прапанаваць Курскаму аб-кому ВКП(б) ануляваць абавязальнасць калгасаў Орлоўскага раёна спажывецкай кааперацыі па авансавай прадзежы хлеба.
2. Адмяніць тэлеграфнае рас-ларажэнне Саюзхлебгандля (тава-рыша Індонбаўма) сваім мясцовым органам ад 15 чэрвеня 1935 г. аб арганізацыі з 1 ліпеня атры-мання ад калгасаў абавязаль-стваў па продажы хлеба новага ўраджая.
3. Адмяніць, як супярэчачую пастановам пленума ЦК, дыр-ектыву Саюзхлебгандля (тав. Індон-баўма) ад 27 сакавіка 1935 г. аб неабходнасці разгортвання хлеба-закупак адначасова з хлебнастаў-камі.

ЦК ВКП(б).  
4 ліпеня 1935 года.

### Лозунгі да 15-годдзя вызвалення БССР ад белапалаякаў і дня ўручэння БССР ордэна Леніна

1. Няхай жыве Усесаюзная Комуністычная партыя большэвікоў — правадыр і арганізатар пера моцнага будаўніцтва социализма!
2. Няхай жыве брацкі саюз народаў СССР, пераможна будуючых социализм і ўмацоўваючых абарону вялікай социалістычнай радзімы!
3. «Інтернацыянальным сувязі рабочага класа СССР з рабочымі капіталістычных краін, брацці саюз рабочых СССР з рабочымі ўсіх краін — вольны адзін з кравугольных кампаньёў сілы і магутнасці рэспублікі Советаў» (СТАЛІН).
4. Вышэй сцяг міжнароднай пролетарскай салідарнасці! За перамогу социализма ва ўсім свеце!
5. Рэвалюцыйным пролетарыям Германіі — наша брацкае пры-вітанне!
6. Няхай жыве гераічная комуністычная партыя Германіі! Няхай жыве тав. Тэльман!
7. Палжае прывітанне рабочаму класу і ўсім працоўным Польшчы і Заходняй Беларусі. Няхай жывець гераічная комуністычная партыя Польшчы і Заходняй Беларусі!
8. Ударнікам і ўдарніцам заводу, фабрык, калгасных палёў, знатым людзям нашай краіны, героям социалістычнай будовлі — палжае большэвіцкае прывітанне.
9. Няхай расце, цвіце і ўмацоўваецца ордэнаносная БССР, неадрыўная частка і багаты фарпост нашай вялікай социалістычнай радзімы!
10. Рабочым, калгаснікам і ўсе працоўным БССР! Цяжэй згуртуем рады вакол партыі Леніна — Сталіна. Уперад, на барацьбу за генеральную лінію партыі! Уперад, за перамогу коммунизма!
11. Будзем з гонарам несьці найвялікшую ўзнагароду партыі і ўрада — ордэн Леніна. Поўнасьцю выканам план другой п'яцігодкі. Будзем мацаваць з дня ў дзень калгасны лад.
12. Багатае прывітанне рабочым і калгаснікам, дзяцям навукі і тэхнікі і ўсім працоўным Савецкай Беларусі, якія дабіліся ўпорнай штурхальнай работай вышэйшай узнагароды Саюза — ордэна Леніна.
13. «БССР атрымала высокую ўзнагароду — ордэн Леніна. Гэты ордэн запавязае актывам КП(б)Б, актывам калгаснікаў, рабочых, якія, не паклапаючы рык, на-большэвіцку працавалі на прад-прыемствах, у калгасах» (ГІКАЛО).
14. Нашым пераможцам мы абавязаны вялікай ВКП(б), пролетарыям СССР і асабліва правадыру, настаўніку і другу нашаму любімаму Сталіну.
15. Ордэн Леніна абавязвае нас пазбавіцца з кожным днём усё лепш. Вырабы маладой прамысловасці Беларусі павінны быць ар-чым з лепшых у вялікім Савецкім Саюзе. Барацьбу за якасць — у центр увагі.
16. За далейшы ўздым матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных! За пэўную блаславага социалістычнага грамадства! Уперад, да новых перамог!
17. Па-большэвіцку выканаме рашэнні чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б).  
Узорнай і ўдэрнай работай з абеспечым уборку высокага ўра-джая. Датэрмінова выканам першую большэвіцкую запаведзь — свечасовае выкананне абавязальнасцяў перад дзяржавай.
18. Калёным жалезам выкалім з нашых разоў апартуністыч-ную благадушнасць, зацікаўства і спласуланомасць. Вышэй сцяг ленінска-сталінскай непрамыржасці да ворагаў рабочага класа!
19. Вышэй рэвалюцыйную пільнасць і большэвіцкую зорнасць!
20. «Галюйма цалом у ЛІОНДЗЯХ, аўладаўшых тэхнікай. Бе-рліцкі манах і аблічча і рэвалюцыйнага работніка берліцкага і...

33. Забеспечым выхаванне рабоча-сялянскай моладзі ў духу коммунизма. За здаровае, жыццёрадаснае пакаленне, гатовое да пра-цы і абароны социалістычнай радзімы!
34. «Памятайце, таварышы, што толькі тыя кадры добрыя, якія не баяцца труднасцей, якія не хваваюцца ад труднасцей, а на-адварот — ідуць насустрач труднасцям для таго, каб перамагчы і ліквідаваць іх. Толькі ў барацьбе з труднасцямі куюцца сапраўд-ныя кадры» (СТАЛІН).
35. Няхай жыве комсамольскае племя — магутны резерв і на-дзежны памочнік большэвіцкай партыі!
36. Няхай шыршыца, расце і мацнее балы і непераможны дух савецкага патрыятызма!
37. «Наш урад і партыя не маюць іншых інтарэсаў і іншых клопатаў, апрача тых, якія ёсць у народа» (СТАЛІН).
38. «Ні адной пядзі чужой зямлі не хочам, але і сваёй зямлі, ні аднаго яршма сваёй зямлі не аддамо нікому» (СТАЛІН).
39. «Мы ставім за мір і адстаіваем справу міру. Але мы не баімся пагроз і гатовы адказаць ударам на ўдар падпальчынаў вайны» (СТАЛІН). Няхай жыве савецкая палітыка міру!
40. Рабочым і калгаснікам, авалодвайце ваеннай тэхнікай. Будзь-це гатовы да абароны краіны Советаў.
41. Няхай жыве наша родная непераможная Чырвоная армія — магутны аплот мірнай працы народаў СССР, верны вартавы заваяванняў Окцябрскай социалістычнай рэвалюцыі!
42. Няхай жывуць Саветы — органы пролетарскай диктатуры, праваднікі генеральнай лініі партыі!
43. Няхай жыве ЦК КП(б)Б — багаты кіраўнік і арганізатар перамог ордэнаноснай БССР!
44. Няхай жывуць нашы багатыя кіраўнікі — ордэнаносцы тт. Гікало і Галадзед!
45. «Сіла большэвікоў, сіла коммуністаў заключаецца ў тым, што яны ўмеюць акружаць нашу партыю мільёнамі беспартыйнага актыва» (СТАЛІН).
46. Няхай жыве вялікі правадыр нароку, натхніцель і аргані-затар вялікіх перамог социализма, наш родны Сталін!
47. Няхай жыве вялікі і непераможны сцяг Маркса—Энгель-са—Леніна—Сталіна!
48. Марксісцка-ленінскае тэорыя—астройшая зброя ў бараць-бе пролетарыята. Комсамольцы! Вывучайце вучыні Маркса—Эн-гельса—Леніна—Сталіна.
49. Будзем заўсёды памятаць і нястомна выконваць указанні нашага лепшага друга, настаўніка і правадыра тав. Сталіна аб аў-ладанні навукай, тэхнікай і культурай.
50. «Быць верным да моманта справе пролетарскага інтернацыя-налізма, справе брацкага саюза пролетарыяў усіх краін» (СТАЛІН).
51. Зробім гісторыю партыі Леніна—Сталіна здарыткам ком-нага коммуніста, кожнага комсамольца, кожнага барацьбіта за со-циализм.
52. БССР — неадрыўная і неадлучная частка СССР, яго неса-крушальны фарпост на рубяжы з капіталістычным Захадам. Маца-ваць абарону СССР — радзімы пролетарыяў усёго свету!
53. Няхай жыве ленінска-сталінскае нацыянальнае палітыка, няўхільнае правядзенне якой забеспечыла росквіт Беларускай со-циалістычнай рэспублікі!
54. Прывітанне работнікам навукі і тэхнікі, мастацтва і літа-ратуры, якія ідуць рука ў руку з рабочым класам і сялянствам і ўмацоўваюць тэхнічную і культурную магутнасць социалістычнай радзімы.

### СТАЧКІ НА ГЕРМАНСКИХ ЗАВОДАХ

БЕРЛІН, 2 ліпеня. (Іф. «Прав-ды»). На хімічным заводзе Рут-герса ў Трёттгове (акраіна Берлі-на), дзе нядаўна адбылася італ-янская забастоўка, рабочыя зноў правялі аднадзвенную стачку, бо адміністрацыя не стрымала сваіх абіцанняў і не адмяніла паніжа-ных расцэнак. Пасля гэтай стачкі, перапанаванымся яшчэ раз у згур-таванаасці рабочых, адміністрацыя пашла на ўступкі.

На суднабудаўнічай верфі ў Фё-гезаку, непадалёк ад Брэмэна, у ад-дзяленні, дзе будуюцца падводныя лодкі, адбылася сутычка паміж ра-бочымі і паліцыяй.

Рабочыя верфі адмовіліся праца-ваць звыш нормы без напбаўкі і распрыкам. Асаблівае абурэнне ра-бочых выклікала паводзіны майс-троў, сістэматычна збіваюшых ра-бочых. Рабочыя прад'явілі патра-баванне аб удаленні гэтых май-строў, пагражаючы звышходам на работу. Адміністрацыя адмовілася выканаць гэты патрабаванне і вы-клікала паліцыю.

Рабочыя сустрэлі з'яўленне ўз-броеных карабінамі паліцэйскіх ад-маўленням прадаваць. Паліцэйскія прававалі прыкладамі загнаць ра-бочых да варштатаў. Адбылася зварота, у часе якой былі цяжка паранены 15 рабочых. Паліцэй-скія арыштавала некалькі дзесяткаў рабочых. Аднак, справа не дала-газва, і ўрашце адміністрацыя вер-фі была прымушана зварота в ра-боты майстроў, збіваюшых рабо-чых.

—0—

### СУСВЕТНЫ ДРУК АБ ПАЕЗДЫХ БЕКА У БЕРЛІН Англія

ЛОНДАН, 3 ліпеня. (ВЕТТА). Ан-глійскі друк адна вялікую ўвагу прыбываюць падскака міністра са-везных спраў Бека ў Берліне.

Паводле слоў газеты «Дэйлі теле-граф», асноўнай тэмай перагавораў паміж Бекам і Піндэрам з'явіцца, як думаць, англа-германскае мор-

### Насустрач усенароднаму СВЯТУ

Сёння публікуюцца лозунгі Цэн-тральнага Камітэта КП(б)Б да пятнаццацігоддзя вызвалення БССР ад белапалаякаў і дня ўручэння Бе-ларускай рэспубліцы вышэйшай ўзнагароды саюзнага ўрада—ор-дэна Леніна.

На фабрыках, заводах, саўгасах, калгасах—усюды з вялікім узды-мам рыхтуюцца працоўныя да ўсе-народнага свята. Новая хваля творчай ініцыятывы, энергіі, узды-му сярод працоўных пракацілася па ўсёй Савецкай Беларусі. Сваё шчаслівае жыццё працоўныя най-больш шукаю і красачна, найбольш ярка хочуць выказаць і ў правя-дзенні сямюга святкавання.

Бадзёры рэвалюцыйны ўздым, вясёлае жыццёрадаснае пачуццё, пролетарская гордасць за поспехі ахапляюць вожнага працоўнага нашай рэспублікі. Сэрца вожнага працоўнага Савецкай Беларусі на-поўнена найвялікшай радасцю, што ён у брацкай сям'і народаў вялікага Савецкага Саюза, пад кі-раўніцтвам гераічнай партыі Лені-на—Сталіна аддае свае сілы, свае веда і будаўніцтва вялікага, свет-лага, радаснага грамадства, імя якому—социализм.

лізма. Бо: «Інтернацыянальным сувязі рабочага класа СССР з ра-бочымі капіталістычных краін, брацці саюз рабочых СССР з ра-бочымі ўсіх краін — вольны адзін з кравугольных кампаньёў сілы і ма-гутнасці пролетарыята» (СТАЛІН).  
Наша партыя выклікала да жыцця многавільённы беларускі народ. Як вырошчвае садоўнік аб-любаванае ім пладовае дрэва, так наша большэвіцкая партыя і яе гонавіцейшы правадыр таварыш Сталін выхавалі і выхоўваюць сотні тысяч людзей з рабочага класа і калгаснікаў, спецыялістаў ва ўсіх галінах народнай гаспа-дарыі.

Сталінскія адносіны да жыцця чалавека, да «вадкіга» і «мало-га» работніка — вольны дзе невы-тарпальная крыніца сілы, роскві-ту і магутнасці нашай социалі-стычнай радзімы.  
І пад знакам беззаветнай любові і адданасці нашай партыі і вылі-каму Сталіну, праходзіць надрых-тоўка да ўсепароднага свята.

Лозунгі Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б яшчэ і яшчэ раз прыво-раваць увагу кожнага працоўнага нашай рэспублікі на неабходнасць гонавіцы на многа раз рэвалюцый-най пільнасці, на безжаласную расправу і зацікаўства астаўкаў класавога ворага і яго агентуры. І жаласная рука пролетарыята, натхніцель і накіроўваемая на-шай партыяй, безжаласна выкар-стае пролетарыяў абавязальнасці

працоўнага Савецкай Беларусі на-  
поўнена найбольшай радасцю,  
што ён у брацкай сям'і народаў  
вядомага Савецкага Саюза, пад кі-  
раўніцтвам гераічнай партыі Лені-  
на—Сталіна аддае свае сілы, свае  
веды на будаўніцтва вядомага, свет-  
лага, радаснага грамадства, імя  
якому—соцыялізм.

Шматлікім беларускі народ,  
які перанёс на сваіх плячах жор-  
ства рэпрэсій рускага царызма, пе-  
чалавечыя здыжкі і гвалты беда-  
палкаў, у вялікай брацкай сям'і  
народаў Савецкага Саюза знайшоў  
сваю долю, сваё шчасце, сваю на-  
гутную соцыялістычную радзіму.

І першая мысль, першае слова  
нашага народу накіраваны к таму,  
хто вывеў беларускі народ на  
шчаслівы, жыццерадасны шлях,—  
к нашай вялікай пераможнай  
партыі Леніна—Сталіна, к сталін-  
скаму Цэнтральнаму Камітэту, к  
найбольшага гонару чалавечства  
нашага любімага роднаму Ста-  
ліну.

Мы горды тым, што наша рэ-  
спубліка ёсць дзецішча Окцябра,  
паўнапраўны член сям'і вядомага  
Савецкага Саюза.

І вожны працоўны Савецкай  
Беларусі ёсць безраздольна, да  
канца адданы савецкі патрыёт,  
для якога няма нічога больш каш-  
тоўнага ў жыцці, як інтарэсы на-  
шай соцыялістычнай радзімы. Сіла  
Савецкай Беларусі ў тым, што яна  
неадлучная частка Савецкага Саю-  
за, магутны соцыялістычны фар-  
пост на рубяжы з капіталістыч-  
ным Захадам.

Сіла яе ў тым, што народы Са-  
вецкай Беларусі беззаветна адданы  
справе Леніна—Сталіна, справе  
пролетарскага інтэрнацыяналізма.

Кожны працоўны высока нясе  
сцяг пролетарскага інтэрнацыяна-

лізму і адданыя нашай партыі і вы-  
лікаму Сталіну, праходзіць падрых-  
тоўка да ўсенароднага свята.

Людзямі Цэнтральнага Камітэта  
КП(б)Б яшчэ і яшчэ раз прыко-  
ўваюць увагу на вожнага працоўнага  
нашай рэспублікі на неабходнасць  
узвясці ва многа раз рэвалюцый-  
най пільнасці, на базжаласную  
распраду і знішчэнне астаткаў  
класавага ворага і яго агентуры.  
І жалезная рука пролетарыята,  
натхняемая і пакароўваемая на-  
шай партыяй, базжаласна выка-  
раць прэвоннае ахвосце дворушні-  
каў, белавардзейцаў, зноўеўцаў,  
трацістаў, буржуазных нацыяна-  
лістаў, шавіністаў усіх масцей,  
пад якой-бы маскай гэтыя ірады  
роду чалавечыя ні хаваліся.

Кожны працоўны нашай рэ-  
спублікі—верны вартавы, а ўся  
Савецкая Беларусь—непрэступна  
краснасць соцыялізма—пад  
гэтымі сцягамі праходзіць падрых-  
тоўка да ўсенародных урачыста-  
цей.

Яшчэ вышэй узнімем сцяг ба-  
рацьбы за ленінска-сталінскую лі-  
нію партыі, яшчэ цясней агур-  
туемся вакол Цэнтральнага Камі-  
тэта і правадыра народаў Савец-  
кага Саюза—таварыша Сталіна.

Мадней разгорнем падрыхтоўку  
да ўсенародных урачыстацей па  
ўсёй рэспубліцы, мабілізуем масы  
на большвядомае ажыццяўленне  
лозунгаў Цэнтральнага Камітэта  
КП(б) Беларусі.

Комуністы, узначальце магут-  
ную творчую ініцыятыву мас.  
Правядзем усенароднае свята пад  
знакам барацьбы за новыя і новыя  
поспехі будаўніцтва соцыялізма,  
ператорыям усенароднае свята ў  
магутны трыумф народаў Савец-  
кай Беларусі.

тарьмту СССР і асабліва правадыру, настаўніку і другу нашаму  
любімаму Сталіну.

15. Ордэн Леніна абавязвае нас плацаваць з кожным днём усё  
лепш. Вырабы маладой прамысловасці Беларусі павінны быць ары-  
мі з лепшых у вялікім Савецкім Саюзе. Барацьбу за якасць—у цэнтры  
увагі.

16. За далейшы ўздым матэрыяльнага і культурнага ўзроўню  
працоўных! За пабудову бяскласнага соцыялістычнага грамадства!  
Уперал, да новых перамог!

17. Па-большавіцку выканаем рашэнні чэрвеньскага пленума  
ЦК ВКП(б).

Узломнай і ўдэрнай работай з абеспечым уборку высокага ўра-  
дкова. Датэрмінова выканаем першую большавіцкую запавесць—  
своечасовае вытананне абавязальстваў перад дзяржавай.

18. Калённым жалезам выкалім з нашых радаў апартуністыч-  
ную благодуннасць, зазнайства і сапасупакоенасць. Вышэй сцяг  
ленінска-сталінскай непрымырмасці да ворагаў рабочага класа!

19. Вышэй рэвалюцыйную пільнасць і большавіцкую зорнасць!

20. «Гамунае цяпер у ЛПДЗНХ, аўладаўшых тэхнікай. Бе-  
рагчы кожнага злымага і разуменчага работніка, берагчы і вы-  
рошчываць яго» (СТАЛІН).

21. Цэнтральнае рэшэнне ўборачнай кампаніі—змагання са  
страхамі, поўнасцю сабраць і захаваць багаты ўраджай соцыялі-  
стычных палёў.

22. Калгаснікі і калгасніцы! Працуйце ў калгасе часна і бе-  
ззапальнае калгаснае дабро—у гэтым шлях да заможнага жыцця.

23. Рабочыя і работніцы саўгасаў! Зробім кожны саўгас вя-  
лучым прадукцтвам соцыялістычнага земляробства і жыццёлага-  
доўлі. За найстражэйшую дзяржаўную дысцыпліну работнікаў саў-  
гасаў!

24. Ні аднаго калгаса без мы абагадоўчай таварчай фермы!  
Калгаснікі і калгасніцы! Даб'ёмся высокіх удояў, добрага нагулу  
жывёлы, беражнага выкарыстання маладняка. За ўздым соцыялі-  
стычнай жыццёлагадоўлі!

25. Хавайце, як зямліч ворака за рвачоў, зладзень і лодыраў  
грамарскаю соцыялістычнаю ўласнасцю—асновою савецкага ладу.

26. «Рэвалюцыйная пільнасць з'яўляецца той самай якасцю,  
якая асабліва неабходна лепшым большавікам» (СТАЛІН).

27. Базжаласна раздушым асмі ачмі нацызмаўшчыны, дворушні-  
каў і тымчы прэвонных наймітаў буржуазіі з падонкаў зноўеў-  
сна-траціцкай зграі.

28. Вышэй сцяг ленінска-сталінскай непрымырмасці да ўсіх  
ворагаў рэктатуры пролетарыята!

29. «Надры вырашаюць усё. У гэтым цяпер галоўнае» (СТАЛІН).

30. «Самым кляпатлівым адносіны да нашых работнікаў, да  
«малых» і «вялікіх», у якой-бы галіне жылі ні працавалі» (СТАЛІН).

31. «Цаніць людзей, цаніць кадры, цаніць кожнага работніка,  
здольнага прынесці марысць нашай агульнай справе» (СТАЛІН).

32. «З усіх нашгоўных капіталаў, якія ёсць у свеце, самым  
нашгоўным і самым рашучым на піталам з'яўляюцца людзі, кадры»  
(СТАЛІН).

## ЯПОНСКІЯ ІМПЕРЫЯЛІСТЫ ГАСПАДАРАЦЬ У КІТАІ

ШАНХАЙ, 4 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляе газета «Чайна  
прэс», камандаванне квантунскай  
арміі прад'явіла новы ультыматум  
ўладам Паўночнага Кітая аб адро-  
дзе ўсіх войскаў Сун Чжа-юаня, раз-  
мошчальных у Чахары, за межы  
правінцы да 10 ліпеня, пагража-  
ючы ў выпадку невыканання пат-  
рабавання прыцягнем рашучых  
мер.

ШАНХАЙ, 4 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляе газета «Шанхай  
майніці», японцы прад'явілі пат-  
рабаванне аб ліквідацыі цэнтраль-  
нага камітэта гамінідана. Падста-

вай для гэтага патрабавання з'я-  
вілася справа журнала «Сіншэ»  
(«Новае жыццё»), выдаўна надру-  
каваўшага артыкул, зневажачы  
нібыта японскага імператара. З  
прычыны таго, што друкаванне гэ-  
тага артыкула было дазволена  
дэвураў гамінідана, японцы лі-  
чаць адказным за яго ЦК гаміні-  
дана.

ТОБЮ, 3 ліпеня. (БЕЛТА). Згод-  
на паведамлення шанхайскага ка-  
рэспандэнта агенцтва «Сінбун рэн-  
го», японскі пасол у Кітаі Арыосі  
2 ліпеня ўручыў намесніку міні-  
стра замежных спраў Тан Ю-жэню  
оуровы пратэст супроць апубліка-

вагі ў журнале «Сіншэ» арты-  
кула, зневажальнага для японска-  
га імператара. Арыосі настойвае на  
неадкладным адшыванні асоб, ві-  
ноўных у змяшчэнні артыкула.

Пасля ўручэння пратэсту Ары-  
осі ў сваім інтэрв'ю прадстаўнікам  
прэсы падкрэсліў «суп'ёбанасць гэ-  
тай справы» і заліў, што арты-  
кул з'яўляецца «зневажальным для

прэстыжу ўсёй японскай нацыі».  
Кітайскія воны—піша карэспандэ-  
нт «Сінбун рэнго».—лічаць, што  
Японія будзе настойваць на ўда-  
ленні з Шанхая ўсіх арганізацый  
гамінідана і «сінарубашчыкаў» і  
перакананы, што японскія ўлады  
не задаволяцца пакараннем толькі  
непасрэдна віноўных у з'яўленні  
артыкула.

49. Будзем заўсёды памятаць і настойна выконваць указанні  
нашага лепшага друга, настаўніка і правадыра тав. Сталіна аб аў-  
ладанні навукай, тэхнікай і культурай.

50. «Будзь верным да канца справе пролетарскага інтэрнацыя-  
налізма, справе брацкага саюза пролетарыў усіх краін» (СТАЛІН).

51. Зробім гісторыю партыі Леніна—Сталіна здарыткам кожна-  
га комуніста, кожнага камсамольца, кожнага барацьбіта за са-  
цыялізм.

52. БССР—неадлучная і неадлучная частка СССР, яго неса-  
крушальны фарпост на рубяжы з капіталістычным Захадам. Мы за-  
ваць абарону СССР—радзімы пролетарыў усю свету!

53. Няхай жыве ленінска-сталінская нацыянальная палітыка,  
княўлінае правярэнне якой забяспечыла росквіт Беларускай са-  
цыялістычнай рэспублікі!

54. Прывітанне работнікам навукі і тэхнікі, мастацтва і літа-  
ратуры, якія ідуць рука ў руку з рабочым класам і сляніствам і  
ўмацоўваюць тэхнічную і культурную магутнасць соцыялістычнай  
радзімы.

55. Савецкія фізкультурнікі—гордасць нашай краіны. За  
здоровое, жыццерадаснае пакаленне, гатовое да працы і абароны  
соцыялістычнай радзімы!

56. Піонеры і школьнікі! Азаводжайце асновы навуки. Ува-  
жоўвайце дысцыпліну ў школе. Будзьце гатовы прадаўмаць і за-  
важваць вялікую справу Леніна. Няхай жывуць нашы савецкія  
дзедзі!

57. Няхай жыве ўсенароднае свята працоўных Савецкай Бела-  
русі—11 ліпеня 1935 г.—дзень 15-годдзя вызвалення ад бела-  
палкаў і ўручэння БССР ордэна Леніна!

58. Усенароднае свята працоўных Савецкай Беларусі павінна  
стаць зыходным пунктам новага руху ўперал да новых поспехаў на  
фронце соцыялістычнага будаўніцтва.

59. Мацуй абарону СССР! Ахоўвай, як зямлю ворака, граніцы  
Савецкага Саюза!

60. Пролетары і сляны ўсё о свету! Ідзіце па шляху рабочых  
і сляны Савецкага Саюза. Далоў фашызм! Далоў капіталізм! Няхай  
жыве савецкая ўлада ва ўсім свеце!

61. Рабочыя і работніцы, калгаснікі і калгасніцы! Уступайце  
ў рады Асаваіхіма. Азаводжайце ваеннай тэхнікай, будзьце гатовы  
да стойкай абароны нашай мацеры-радзімы!

62. Будзьце меткімі стралікамі, бясстрашнымі лётчыкамі, сме-  
лымі парашуцістамі, муканымі танкістамі, адважнымі падворнікамі!  
Няхай расце і мацнее магутнасць краіны Советаў!

63. Узброеныя новымі статутам сельскагаспадарчай арцелі,  
калгаснікі значна быстрай палымаюцца «да ўзроўню людзей, якія  
карыстаюцца багаццем прадуктаў і ядуць зусім культурнае жыц-  
цё» (СТАЛІН).

64. Кляпаты аб кзедях, павага да жанчыны-мацеры, неадлучная  
адзнака нашага ладу і савецкага грамадзяніна.

гальса—Леніна—Сталіна.

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

47-ы эшалон, якімі выехала 481  
чалавек.

Гэтымі эшалонамі закончылася  
эвакуацыя Заходняй лініі КУЧ. Па  
варочаванні на радзіму. Эшалон  
увошць 340 чалавек. 29 чэрвеня ў  
тым-жа напрамку адшлі 48-ы і 49-ы

боты майстроў, збіваючыя рабо-  
чы.

## СУСВЕТНЫ ДРУК АБ ПРАЗДНІ БКА У БЕРЛІН Англія

ЛОНДАН, 3 ліпеня. (БЕЛТА). Ан-  
глійскі друк аддае вялікую увагу  
прабыванню польскага міністра за-  
межных спраў Бека ў Берліне.

Паводле слоў газеты «Дейлі теле-  
граф», асноўнай тэмай перагавораў  
паміж Бекам і Гітлерам з'явіцца,  
як думаць, англа-германскае мор-  
скае пагадненне. Наўнясць вялі-  
кага германскага флота,—піша на-  
рэспандэнт,—прадстаўляе сабой  
новую праблему для Польшчы з яе  
маламоцным ваенным флотам. «Пе-  
вельчэнне польскага ваеннага фло-  
та,—піша газета,—ва ўсім вы-  
падку разглядаецца тут як кемліч-  
чы факт. Сярод другіх пытанняў,  
без улікага сумлення, будучыя ве-  
скраўты ў гутарцы Гітлера з Бекам  
савецка-французскае пагадненне і  
захаванне агульнага фронту, накіра-  
ванага супроць заключэння ўсход-  
нага пакта аб узаемнай дапамозе».

## Францыя

ПАРЫЖ, 3 ліпеня. (БЕЛТА). Французскі друк надае вялікае зна-  
чэнне пасаджы Бека ў Берліне. Га-  
зеты ўказваюць, што асноўным змест  
гутарак польскага міністра з кіраў-  
нікам германскай палітыкі будзе  
канцэнтравана на 8-х пытаннях:  
стварэнне польскага ваеннага флота,  
усходні пакт і становішча ў Мемелі.  
Газеты думалі, што будзе закре-  
пана таварнае пытанне аб Данцыгу  
Портывасе у «Ого де Пары» ад-  
значае, што аб'ектам перагавораў  
Бека ў Берліне з'явіцца пытанне аб  
пабудове на германскіх верфях суд-  
наў для польскага ваеннага флота.  
Вядомыя журналісты Табу і  
«Эвр» заяўляюць, што па пытанню аб  
усходнім пакце Бек і Гітлер паві-  
ны будучы ў часе цяперашніх пера-  
гавораў дагаварыцца аб месце ад-  
казу, які Германія даць француз-  
скаму ўраду на прапанову адносна  
заключэння пакта аб ненападзе.

ВЕНА, 3 ліпеня. (БЕЛТА). Б да-  
ставерных крыніц паведамляюць,  
што ў Берліне ў сучасны момант  
аналюзіраюць ілюмінатны пачаткі вен-  
герскага генеральнага штаба, які  
прыме ўдзел у перагаворах Бека з  
германскім урадам.

ПАРЫЖ, 4 ліпеня. (БЕЛТА). Французскія газеты пазверсыва-  
юць, што змест перагавораў Бека з  
кіраўнікам германскай палітыкі  
трымаецца ў найстражэйшым сак-  
рэце. Рад газет перадае, што, па  
думцы берлінскіх палітычных во-  
лаў, Польшча папрабуе стаць пася-  
реднікам германа-французскага  
збліжэння.

Берлінскі карэспандэнт «Жур-  
наль» прыводзіць, да надставе  
пажуль яшчэ не пацверджаных  
вестак, паведамлення, згодна якіх  
Бек абміроўваў з германскім  
палітычным дэпартаментам пытанне аб  
размеркаванні новага германскага  
флота паміж ваеннымі партыямі  
Паўночнага і Балтыйскага морэй.

## ПРЭЗІДЫУМ ЦВК СССР— ЧУВАШСКОЙ АССР

ЦВК Чувашской АССР—тав. Нікіціну;  
ЦК Чувашской АССР—тав. Токсіну;  
Абкому ВКП(б) Чувашской АССР—тав. Петрову

Прэзідыум ЦВК Саюза ССР шле свае віншаванні рабочым, кал-  
гаснікам Чувашской АССР з 15-годдзем рэспублікі. Вашы поспехі  
ў справе соцыялістычнай перабудовы рэспублікі знайшлі сваю адра-  
ху ў прысвоенай вам партыі і ўрадам унагародзе.

Прэзідыум выказвае ўшчуненасць, што гэта ўзнагарода мабі-  
зуе вас на яшчэ больш энэргічную работу, што забяспечыць яшчэ  
большыя дасягненні рэспублікі ў адыходзячай рабоце.

Старшыня ЦВК СССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар ЦВК СССР І. АКУЛАУ.

Масква, Крэмль.  
4 ліпеня 1935 г

# ЗАБЫЛІ ПРА ЖЫВОГА ЧАЛАВЕКА

Ветліва сустракалі заўсёды рабочыя Менскага трамвайнага парта Івана Александровіча Карнейка. У тоне прывітанняў адчувалася глыбокая павага. І гэта было не дарма. Карнейка з'яўляўся выдатным работнікам, лепшым прамаваным ударнікам.

Вельмі расхваляў заводскі камітэт работу і ініцыятыўнасць Івана Александровіча.

Але ўсё гэта было да таго часу, пакуль Карнейка быў здароў. У канцы 1934 года здароўе яго пахіснулася, развілася сухоты. Дактары раілі зараз-жа выехаць на курорт. І вось заўсём не аказаў дапамогі свайму актыўнаму, ударніку. У студзені 1935 года хвароба так абвастралася, што Карнейка вымушан быў ляжыць у студэнцкай дыспансерыі.

Прайшоў тыдзень, ніто не пагродзіць. Два, тры... За два месяцы заводскі камітэт не паклапаціўся нават наведзець свайго лепшага ударніка.

Жонка Карнейка, якая асталася з трьмя дзецьмі хадзіла ў кіраўніцтва за дапамогай. Беарэпультэтная. Тоее дзішней і жонка з'яўлялася чалавека асталася, як і

ён сам адзінокімі, без падтрымання заўсёма.

Насялі выхаду Карнейкі з дыспансера прафесары ў другі раз патрабуюць адпраўкі яго на курорт. Профсаюз і тут нічога не зрабіў. Варнуўся Карнейка на работу. Тут да яго аднесліся так, што перасталі нават лічыць ударнікам.

Здароўе пагоршылася настолькі, што 23 мая г. г. Карнейку перавялі ў другую групу інвалідаў.

Ніхто не паклапаціўся і аб дзелях ударніка. Яны не напалі ў лагеры і праводзіць канікулы ў дэжынай хаткай абстаноўцы.

Зараз Карнейку, нарэшце, насыліаць у Сасноўку. Гэта мядрэня. Але яш харантармадуе ўсю работу заўсёма гісторыя а Карнейка? Чаго варты бяздушныя чыноўнікі з заўсёма на чаге з Марцынкевічам, якія на працягу многіх месяцаў не ўдасужыліся выканаць свае элементарныя абавязкі ў адносінах да заслужанага рабочага?

Траба думаць, што гэтыя факты зацікавіць ЦСПСБ.

Ф. ХАНИНА.

# У СНК СССР і ЦК ВКП(б)

## Аб аплаце трактарыстаў у соўгасах

СНК СССР і ЦК ВКП(б) разгледзілі пытанне аб аплаце трактарыстаў у соўгасах.

СНК СССР і ЦК ВКП(б) паставілі:

1. Адміністрацыі існуючых цэнтралізацыі заробатнай платы трактарыстаў у соўгасах, паколькі яна мала прыстасавана да ўмоў сельскагаспадарчай вытворчасці і перашкаджае павышэнню прадукцыйнасці працы.

2. Устаноўці, што на час наступных работ: веснавай сямбы, ворыва панапаў, уборка, азімал сямбы і зямлевае ворыва — заробатная плата трактарыстаў выплачваецца толькі па колькасці апрацаваных ім гектараў.

Аплата працой з якіх-бы там лі было прычым і бытучага рашэння ў часе ўказаных вышэй работ не робіцца.

3. Трактарыст, які прадуе на калёсным трактары, атрымае

за першы ўзаранья ім за змену 2,5 гектара па 4 рублі за гектар і за ворыва звыш 2,5 гектара, — прэмію-надбаўку дадаткова за кожны гектар у размеры 2 руб.

4. Трактарыст, які прадуе на гусенічным трактары «Сталінец» і «Катарпілер», атрымае за першы ўзаранья ім за змену 7 гектараў па 2 рублі за гектар і за ворыва звыш 7 гектараў — дадаткова за кожны гектар прэмію-надбаўку ў размеры 1 руб.

5. Устаноўці, што за перавыкананне ўстаноўленай гадавой нормы трактарыст атрымае дадатковую прэмію-надбаўку ў размеры 2 руб. за кожны гектар апрацаваны ім звыш гадавой нормы.

6. Запрэціць на краях і абласнях наступныя гадавыя нормы выпрацоўкі на палыхых работах для аднаго трактарыста ў паравозе на ворыва мяткіх зямель:

Найменшазане раёнаў	Для трактарыстаў на гусенічных трактарах	Для трактарыстаў на калёсных трактарах
I група раёнаў Крымская АССР, Азова-Чорнаморскі, Паўночна-Каўказскі і Сталіградскі краі, Одэская, Днепрапетраўпольская, Харкаўская і Данецкая вобласці УССР і АМССР	700 га	230 га
II група раёнаў Вінніцкая, Кіеўская вобласці УССР, Варонежская вобл., Курская вобл., Саратаўскі край і Оренбургская вобласць, Татарская АССР, Башкірыя, Чалябінская вобл., Вазакстан, Омская вобл., Заходне-Сібірскі край	625 га	210 га
III група раёнаў Свердлаўская, Ленінградская, Калінінская, Маскоўская, Іванаўская вобл., Чэрнігаўская вобл. УССР, Заходняя вобл., Віраўскі, Горкаўскі, Краснаармейскі і Усходне-Сібірскі краі, Узбекская ССР, Закаўказская ССР, Беларуска ССР.	560 га	160 га
IV група раёнаў Далёна-Усходні край, Паўночны край, Якуцкая АССР, Паральская АССР, Кіргіская і Кара-Калпакская АССР, Таджыкская ССР, Туркменская ССР	400 га	110 га

7. Пры вылічэнні выпрацоўкі трактарыста ўстаноўці, што аднаму гектару ворыва на мяткіх зямлях прыраўноўваецца: а) 10 гектараў барававання ў адзін след; б) 4 гектары пасеву; в) 3 гектары

культывацыі з барававанням, ці сенажаціня ці міжраднай прапарці; г) 2,5 гектара дупчэння жніўя ці касыбы хлеба прастымі машынамі; д) 3/4 гектара пад'ёму палыны, шматгадовых залежаў і

глыбокага ворыва пад буркамі.

8. Выплачваць трактарысту, выканаўшаму гадавую норму выпрацоўкі пры добрай якасці работы і здаўшаму па станцыі сельскагаспадарчых работ свой трактар у спраўным становішчы, асобую адначасовую прэмію ў размеры да 150 руб. на калёсным трактары і да 300 руб. на гусенічным трактары.

9. У перыяд міжвар'я (пашы ворыва чыстых панапаў і да пачатку ўборкі), а таксама ў асенне-зімоны п'рыма кожны трактарыст навінен быць скарыстан як пастаянны работы на другіх гаспадарчых работах (пераважна рямонтных) з аплатай па выпрацоўцы, але не менш 120 руб. ў месяц пры рабоце на калёсным трактары і 170 руб. ў месяц пры рабоце на гусенічным трактары.

10. За эканомію гаручага суцроць устаноўленых норм у канцы кожнага месяца трактарыст атрымае ў размеры кошту эканомленага ім гаручага, а за перарасход гаручага з яго выдзяваецца палутарны кошт перарасходаванага дарэмна гаручага суцроць устаноўленай нормы.

11. Брыгадыр трактарнай брыгады атрымае месячную зарплату ў размеры: у аэрыасоўгасах — 250 руб., а ў астатніх соўгасах — 220 руб. Звыш гэтага за скарачэнне суцроць прадугледжаных п'лявам тэрмінаў асенявой сямбы, ворыва панапаў, уборкі, а таксама азімай сямбы і зямлевага ворыва брыгадыр трактарнай брыгады атрымае прэмію ў размеры 30 руб. за кожны эканомлены ім дзень суцроць устаноўленых тэрмінаў на кожнай вышэйуказанай рабоце ў пасобны і за эдачу трактараў к канцу сельскагаспадарчага года ў добрым становішчы асобую прэмію ў размеры да 500 руб.

12. Абавязань дырэктараў соўгасаў выплачваць трактарыстам зарплату 2 разы ў месяц — 5 і 20.

СНК СССР і ЦК ВКП(б) прэпанавалі ўсім краі (абл.) выкананам і крайкомам (абкомам), сэрпаркомам рэспублікі і ЦК нацкомпарціі, Наркомсоўгасаў, Наркамзему СССР і Наркамхарчпрому СССР — забяспечыць дакладнае правядзенне ў жыццё данай паставновы.

(БЛТА).

# НАПЯРЭДАДАНІ У СВАБОДНАМ СВЯТА

## Культтавары

На ўсебеларускай алімпіядзе рабоча-калгаснай самадзейнасці выступалі прадстаўнікі самых «глухіх» куткоў Беларусі! Спявалі калгасніцы з Ельскага раёна тт. Зац і Канопіч, тавпавакі калгаснікі і калгасніцы Брагінокага раёна, лепшыя ўзоры мастацка-самадзейнага майстэрства паказала шчыторыгада Хойніцкай МТС, хор Капыльскага дома соцыкультуры.

Глядачамі былі кіраўнікі ВП(б)В і ўрада БССР, тысячы працоўных сталіцы нашай рэспублікі. Глядачы патрабавалі, добра зналі з лепшымі ўзорамі мастацтва і разам з тым задала грыжэла ападымонтакі па адрасу прадстаўніцтва «глухіх» куткоў. Алімпіада д'шні раз паказала, што няма ў нас глухіх правінцыяў мінулага, што Ельск, Хойнікі, Брагіч, як і ўсе раёны, жывуць поўным жыццём усёй краіны, што ўсёды нарэччай узрасла культура.

Яркім сведчаннем гэтага з'яўляецца спажыванне культтавароў.

Рапцюю Масква — сэрца нашай радзіны — пры радзі геворыць з усёй неаслабнай савецкай краінай. На простаі, зразумелай мове расказваецца аб вялікіх перамогах, а потым гудзі музыкі напамінаюць вуліцы і тысячы давоў. Дзён і вечараў слухаюць Мехен. Людзі адзываюць радыёнавушнікі, або калектыўна слухаюць на гучнагаварыцелі.

Радыё ўвапшло ў быт калгаснай абсал. За 8 месяцаў 1935 года па сельскіх раёнах БССР прададзена радыёапаратаў на 55 тысяч рублёў. За гэты-ж час накіравана 88-вольтавых батэрэй 2.912 штук, 50-вольтавых — 832, акумулітараў — 112, шуфтаравольтавых элементаў — 10.836 і т. д.

Культурныя патрэбы і г'роты вырастаюць да эканамічнасці. Таму і патрабаванні самых разнастайныя. На сталах калгасных дамоў з'явіліся патэфоны. Спачатку ў вятных д'южэй, як прэміі, а потым і ў масавым наштабе. За адзін апошні год толькі па лініі Белжэласаза прададзена патэфонаў на 108 тысяч рублёў. У сямейнай абстаноўцы калгаснікі слухаюць лепшыя творы савецкіх кампазітараў і класікаў. Музыка з духоўнай пажывы для вузкага кола стала штодзённай патрэбнасцю шырокіх працоўных мас. Яны не толькі слухаюць, але і вывучаюць музыку, набываюць музычныя інструменты. За апошні час прададзена ў сельскіх раёнах музычных інструментаў на 90 тысяч рублёў.

У Барысаве пачата пабудова музычна-адукацыйнай фабрыкі, разлічанай на выпуск 3 тысяч гатовых інструментаў у год і 8.000 дэталей да іх.

Толькі ў нашай сацыялістычнай краіне культура стала збыткам шырокіх працоўных мас. Рэспубліка наша супяжыграмацкая. Першай штодзённай патрэбай стала сачытаць газету, журнал, кнігу, якія разыходзяцца ў мільёнах экзэмпляраў. Па сельскіх раёнах БССР за апошні 5 месяцаў Бел. аб'д'янаем культтавароў прададзена ініг на 1.508.600 рублёў, пісьмавых прылад — на 1.550 тыс. руб.

У мінулыя сям-так можна было знайсці адзіночку фотаматара, а цяпер, за апошні 5 месяцаў, у аб'ёме прададзена фотатавараў на 120 тыс. руб.

На «расейскіх» дарогах з вельміладам прастаць было вельга. Па новых савецкіх дарогах косяцца сотні і тысячы вельгапедыстаў. Беларуска вёсна за апошні год купіла вельгапедыстаў на 565 тыс. руб. За гэты-ж перыяд прададзена галіцынкістаў на 56.615 рублёў.

### На будаўніцтве сталінскіх школ

#### ДРОБЯЗІ ЗАТРЫМЛІВАЮЦЬ

Парты для новых меншых школ выработалі занадта імн Молатава (дырэктар т. Карасіч).

Зборачны цэх увесць завален дэталімі парт, але няма нічога ні адной сабрацый. Маларцы цэх прастойнае. Несабраваны парты пельга фарбаваць.

Усё затрымліваецца з-за таго, што няма завесак, якімі прымацоўваецца адмінныя дошкі. Толькі на дзях эдэн заказ ардэл «Чырвоны штанноўчычы» у Данжыноку, якая толькі робіць для іх штанны.

Тав. Карасіч з трыгогай чакае завесак, а вось шурупаў для іх ён не загатоўіў.

Сталы ўжо даўно гатовы, але гарана іх не забірае.

Дагавор на шафы і вешалкі з менскай арцеллю «Дрэвапрацоўчыч» заключан толькі 1 ліпеня, прычым тэрмін гатоўнасці шафаў вызначан 15 верасня. Заняткі ў школах пачынаюцца пачатка 1 верасня пры поўным абсталяванні.

Гэта абавязаны добра памятаць людзі, якім даручана даная справа.

Л. РУБЕНЧЫК.

#### РАМОНТ ШКОЛ ПАД ПАГРОЗАЙ ЗРЫВУ

(Алякс. Пісак)

Падрыхтоўка школьных памішканняў і вучэбных прылад — гэта важнейшыя ўмовы паспяховага пачатку новага навучальнага года.

Адначасова за лета, балюбрая, радасная дэствара восенню павіна знайсці ў школах адрамантаваныя, сьветлыя класы.

Дзесяткі пісем, наступачых у редакцыю з месц, гавораць аб пагражаючым становішчы ў рамонце школ, а падрыхтоўкай да новага навучальнага года. Прыкладом больш характэрныя з іх:

«Рамонт школы ў Дудзіцкім сельсавеце, Рудзенскага раёна, — сімь сальгор Мацвейчык, — не праводзіцца. Паўтара месяца таму назад пытанне аб рамонце школы

не дэяржбанна не выдае грошай, прызначаных для рамонту школ.

Калі на гэтаму пытанню звярнуліся да загадчыка раёна тав. Шакуна, ён адказаў: З рамонтам пачакайце да восені... тады самаабсладанне намічаць... справа пойдзе лепшай.

У Сабалеўскай школе (Сіроцінскі раён) патрабуюцца зусім вялічны рамонт, каб даць дзецям нагчымасць азімацца ў прасторнай утульнай школе. Але старшыня нагадас Агурцоў, якому належыць школьным дом, рапнуў забраць яго пад сьвіран.

Да пачатку навучальнага года

### Узнагароджанне комсамолкі-парашутысткі тав. ТАМАРЫ КУТАЛАВАЙ

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў:

### Узнагароджанне лётчыка-комсамольца тав. ДАЦКО

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў:

узнагародзіць ордэнам









Добрыя працы за 3 ліпеня выкашаны на 124,8 проц.  
 Асінтарф выкашаў дзённае за-  
 кашне на 135,2 проц., завод «Чыр-  
 воны сцяг» — 110 проц., Імя Гея  
 — 109,5 проц., Імя Душана —  
 141,6, «Свабода» — 105,2, «Луні-  
 нэ» — 135,5, «Дуноры» — 129,1,  
 «Татары» — 175 проц.

**Алімпіяда чырвона-  
армейскай самадзейнасці**  
 У алімпіаду 15-гадзінна вываляюцца  
 БССР ад беларускага, у Менску 7  
 кітэна адносна акрутовага адмі-  
 кіда чырвонаармейскай мастацкай  
 самадзейнасці часцей Наркамата  
 ўнутраных спраў БССР. У алімпі-  
 ядзе прымуць удзел каля 300 ча-  
 лавек.

**Віды на у адналі Фруктаў  
у калгасных садах**  
 У калгасных садах БССР чакаюць  
 багаты ўраджай фруктаў, асаблі-  
 ва яблыч і груш. Умовы лета і  
 культурная апрацоўка асноваў ма-  
 сакі садоў спрыяюць атрыманню вы-  
 сокага ўраджая фруктаў і добрай  
 якасці.

Весела адпачываюць калгаснікі  
 і калгасніцы. Па-за «мертвай» га-  
 дзіны і вячэрняга чаю ідуць адна-  
 чываючы на прагулку ў парк,  
 потым садзяцца на лаўках і  
 ляжыць. Далека разносяцца гукі пе-  
 сень аб радасным і шчаслівым  
 жыцці ў калгасе.

«Адпачыць ім трэба»  
 Ударнікі калгасаў Будакашаў-  
 скага раёна задаволены сваім до-  
 нам адпачываць, які адкрыты па іх  
 ініцыятыве і ўтрымліваецца на іх  
 срокі.  
 А. ІКУЦКІ.  
 Будакашаўскае.

**ПАРАШУТНАЯ ШКОЛА У МЕНСКУ**  
 Пры месцы аэраклуба адрыма-  
 ся парашутная школа. Забіраюцца  
 10 рабочых-ударнікаў прадпрыемст-  
 ваў і работнікаў сувязі. Аэраклуб  
 пачынае будоўню ў садзе «Профі-  
 тэры» парашутнай вышы ў вышыню  
 ў 75 метраў.

Мутная, роўная грама  
 на «ўдобра» неслы кутам  
 Не купанне, а адны пакуты  
 А. Д.  
 Адказны рэдактар Н. СТАЦ

Паміжшанне ВДТ—1  
 Гастролі тэатра Рэвалюцыі УССР  
 СЕННЯ, 5 ліпеня.  
**«ПРАЦЯГ БУДЗЕ»**  
 Выступы ў месце тэатра з 12 да 2 і з  
 3 гадзін вечара.  
 Пачатак у 8 г. 30 хвіл. веч.

**НКА БССР «ДУЦЭМП» ДЗЯРЖЦЫРК** (свад. Профінтэрна) тэл. 24-171.  
**СЕННЯ абноўленая праграма з цыкла**  
 Першыя гастролі з групы дэспра  
 1-ы гастролі групы дэспра  
 «Бр. ТАНТІ» (Сетэль, аэоунара) пад кіраўніцтвам адрэіроўшчы  
 на Я. З. КУДРАЦАВА.  
 Першыя гастролі  
**5 РЭМІЛЬДО 5**  
 у кафе новых алоуны  
**ТРУПА ДОРЭН** Першыя гастролі **2 ЗОРА 2** Франці Фрыц  
 Першыя гастролі Канферансе **Валаскі** Пачатак у 9 гадзіх

Гукавы КІНО-ТЭАТР «ЧЫРВОНЫЯ ЗОРКА»  
 Земныя мастацкі Фільм  
**Асбмай гадз. воч.**  
 На летняй эстрадзе  
**КАНЦЭРТ**  
 Матацкі Фільм  
**КАХАННЕ І НАНАВІСЦЬ**  
 Кіно «Літэратура»  
 Земныя мастацкі Фільм  
**У ТРАСІНЕ**  
 Кіно «СПАРТАК»  
 Выдатны Фільм  
**«Блуждаючыя зоркі»**  
 Драма ў 6 частках

**Беларускі дзяржаўны тэхнікум фізкультуры**  
 г.р. Менск  
**абвясчае АСЕННІ НАБОР**  
 студэнтаў на 1 курсе у колькасці 100 асоб.  
 Тэхнікум рыхтуе выкладчыкаў і інструкта-  
 роў фізкультуры для навучальных устаноў і  
 самадзейнага фізкультурнага руху.  
 Прымаюцца асобы абодвух полав без фізічных дэфектаў  
 свочаснага сямігодку.  
 Для ўваходу паступаючы абавязковы прыбныя іспыты ў  
 аб'ёме сямігодку па прадметах грамадзяна стаў, роднай мове, матэматыцы,  
 а таксама іспыты для вызначэння фізічнай здольнасці да фізкультуры.  
 Заявы з дакументамі прымаюцца да 15 верасня 1935 г.  
 Іспыты праводзяцца з 1 па 15 кастрычніка.  
 Пачатак заняткаў з 15 кастрычніка існа 1935 года.  
 Да заявы прыкладаюцца дакументы аб адукацыі, срод, аздаванні і  
 матэрыяльным становішчы паступаючага і яго бацькоў, метрыка, даведка  
 аб стане здароўя, аб адносінах да ваіскавай павіннасці, завершанае выхаванне,  
 камандыроўка або рэкамендацыя раённага савета фізкультуры, дзве завершаныя  
 фотаварткі і папярэдняе чыстае па 1) кап.  
 Усе студэнты тэхнікума забеспечваюцца стипендыяй на 1 курсе ў раз-  
 меры 80 р. у мес. і т. асама інтэрнатам і сталовай.  
 Тэрмін навучання — 3 гады.  
 Прыезд на іспыты і, у выткану нозга тэчя, зварот за свай кошт  
 Пашпарт мець абавязкова.  
 Заявы з дакументамі накіроўваць па адрасу: МЕНСК, 2-і ДОМ  
 СОВЕТАВ, Вышэйшым савет фізічнай культуры Беларусі,  
 для тэхнікума ФІЗКУЛЬТУРЫ. Дырэкцыя.

Першамайскаму лэстрангасу  
 ляснога аддзела Зах. чыгуны  
 для работы ў апаране  
**ПАТРАБУЮЦА:**  
 галоўбух,  
 тэхнік-будаўнік,  
 тэхнік-нарміроўшчык,  
 два рахункаводы  
 (памаднік, навучны вытвор-  
 чы стаж па лясной аргані-  
 заванні).  
**У в е т у р а ч.**  
 Ляноста працы і ўмовы перамяшчэння—  
 а згодзе.  
 Галоўнаму бухгалтару прада-  
 стаўляюцца кватэра.  
 Заявы з прыкладаннем копіі працоў-  
 нага саюза і даведкі аб асноў-  
 ных месцах працы—накіроўваць па  
 адрасу: м. Хойнікі, БССР, Пер-  
 шамайскаму Лэстрангасу Зах.  
 чыгуны. Дырэкцыя.

**ПАТРАБУЮЦЕ** ва ўсіх алтэнах, санмагазінах і ў  
**„ПОСЫЛГОСТОРГЕ“**, (Москва, ул. Кірова, 47).

**„СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ“**  
 (Выцяжка з сямейных  
 залоз. Дазволена Нар  
 воаховым здароўем).  
 Каля чына іспытаны ўма  
 роўваючы сродак су  
 апроць знесцення, улад  
 су сіл, палевога бясілля  
 і каўрас эпілі ва ўсіх ва  
 ўдак.

**„ТИОЛАН“**  
 (Нафтавана-нічывае  
 мазь, дазволена Мос  
 здравдэпартаментам).

**„КАРБОЛЕН“**  
 У таблетках для ўну  
 тралого выхавання. Дз  
 волен Нікітэна Здароўя.  
 Рэзюмендацыя ў ачагі  
 пры ўвадзе страўнікава-  
 шчэчнага захворванняў,  
 пры плекіцах ўжондзена  
 га браніцца ў дзіцянцях  
 пры атручванні аднаі  
 грыбамі і надобравнасць  
 ні зарочным прадуктамі.

**„ОФТАЛЬМОЛЬ-КУПРУМ“**  
 (Дзавоўна нікітэна зд  
 роўя) Гонагеліраваннае  
 воцкае ніз дзят ачэрны  
 аздорованню кон'юнкты  
 вы, уражняў, фалікуліт  
 чыста катару і іншых дз  
 роў спліскай абалоткі ва  
 чыі.

**„АЛЛИСАТ“**  
 (Коралізавае чысненне  
 вышкіма. Дазволена  
 нікітэна здароўем).  
 Рэкамендуецца ўра-  
 таці пры агульным  
 артрытэлірозе а сі-  
 левтаніяў пры ачагі  
 кірочніка, калітат а  
 нахіленнасці к ачаг  
 рам і пры ачагах сар-  
 дэчнай асмы

**„ВАГИЛЕН“**  
 Вагітальны суароць  
 казачачыя шэркі.  
 сродка папярэджва  
 ючы цяжарнасць.  
 Абавязаніскай Нар  
 комзаво здароўя на ба-  
 рэньбе а абортані.

**Хіміка-фармацэўтычная фабрына „ГАЛЕН-МОСКВА“** — Москва, 33

**БАБРУЙСКІ ДАШКОЛЬНА-ПЕДАГАГІЧЫ ТЭХНІКУМ**  
 абвясчае НАБОР студэнтаў на 1 курсе 1935-36 навучальнага года на  
 беларускае і рускае аддзяленні.  
 Тэхнікум рыхтуе работнікаў стацыянарных дашкольных устаноў,  
 інспектараў-металыстаў рэспірацыйнага маштаба. Прымаюцца скончыўшыя  
 БССР, выхадзія школы павышанага тыпу і інш. школы, аднаваляючыя  
 праграме НСНІ ва ўзросте ад 16 да 25 год.  
 Да заявы неабходна прыкласти наступныя дакументы завершаны  
 аякету, пасведчанне аб адкаванні (абавязкова арыгінал), даведку аб  
 сопстанавішчы, сопнаходжанні і права голасу (заяўкі башкоў да  
 і пасля Овнябрскай рэвалюцыі), даведку аб часе ўступлення ў калгас  
 (для аднаасобнікаў ад сельсовета аб размеры падатку), метрычную  
 вышкі, даведку аб адароўі, 2 фотаварткі і паштовых шпрак на 40 кап.  
 Неупрадаўленне якіх-небудзь пералічаных дакументаў, заява  
 разглядацца не будзе. Пры аўты ў тэхнікум абавязкова мець пры  
 себе пашпарт.  
 Прынятыя студэнты ў адпаведнасці з пасяхавансцю, сопстано-  
 вішчам і забеспечавансцю, атрымліваюць стипендыю. Акрамя таго, за-  
 бяспечваюцца сталовай, пральняй і інтэрнатам.  
 Прыезд заяў да 20 ліпеня.  
 З 20 па 25 жніўня праводзяцца іспыты па мове, матэматыцы, пра-  
 мадэляваўству і грамадзянаўству на адрасу: г. Бабруйск, Пушкінавая, 62.  
 Заявы накіроўваць па адрасу: г. Бабруйск, Пушкінавая, 62.  
 Дырэкцыя.

**РАБФАК**  
**БЕЛАРУСКАГА ПОЛІТЭХНІЧНАГА ІНСТЫТУТА**  
 абвясчае прыём на ўсе курсы дзённага і вячэр-  
 няга аддзяленняў рабфака  
 На рабфака прымаюцца асобы на малядрой 16 і не старэй 30 год,  
 маючы на менш 3-гадовага вытворчага стажу.  
 Паступаючы на 1 курсе павіны мець веда ў аб'ёме 4-5 кл. се-  
 родняй школы, на 2 курсе—6-7 кл., на 3 курсе выхадзія аддзялення —  
 7 кл., а на 3 курсе дзённага аддзялення і 4 курсе вячэрняга аддзя-  
 ления — 8 класаў і трымаць іспыты па ўстаноўленай праграме.  
 Пры заяве патрэбна прыкласти наступныя дакументы: завершаны ая-  
 кету, даведку аб сямілетнім нахаванні, аб вытворчым стажы, аб  
 узросце, аб асвеце, копію высконнага білета, аб адароўі, 2 завершаныя  
 фотаварткі, 40 кап. пашт. млока інішатароліам, а жытхам г. Менска  
 — 2 пашт. карткі.  
 Студэнты дзённага аддзялення  
 абеспечваюцца стипендыяй. Інтэрнатам студэнты не забеспечваюцца.  
 Заявы прымаюцца да 20 жніўня ў аддзяленні рабфака: г. Менск,  
 Чырвонаармейская, 15, 1-ны паверх рабфака політэхнічнага інстытута.  
 Даведкі аб прыёме там жа.  
 Пры аўты на іспыты абавязкова прад'яўляць пашпарт.  
 Дырэкцыя рабфака.

**Барысаўскі рабфака пры Беларускам**  
**лесатэхнічным інстытуце імя Кірава**  
 абвясчае АСЕННІ НАБОР студэнтаў  
 на IV курсе 90 чалавек а адрывам ад вытворчасці. Студэнты абавяз-  
 ваюцца стипендыяй ад 50 да 75 руб. у месяц (у залежнасці ад па-  
 пяхавасці), інтэрнатам і сталовай. Прымаюцца з асвеце 7-8 класаў.  
 На III курсе — 60 чал беш адрыву ад вытворчасці, прымаюцца з  
 асвеце 6-7 класаў.  
 На II курсе — 60 чалавек беш адрыву ад вытворчасці, з асвеце 6-  
 а класаў.  
 Узрост паступаючых ад 17 да 30 гадоў.  
 Жалючыя паступіць павіны валодаць заявы з наступнымі дакумен-  
 тамі: завершаны аякету, даведка аб сопстанавішчы, аб адкаванні, метры-  
 ка і даведка аб адароўі. Усе гэтыя дакументы заявы разглядацца не  
 будуць.  
 Прыезд заяў да 20 жніўня. Прыбныя іспыты па матэматыцы, фізі-  
 кам і рускай мове і грамадзянаўству на IV курсе  
 і матэматыцы, рускай мове і грамадзянаўству на II і III курсы  
 з 20 жніўня па 1 верасня.  
 Пачатак заняткаў у верасні 1935 года.  
 Заявы з дакументамі і іспыты на 40 кап падляць па адрасу:  
 Барысаў, Анжыцкая, 250 Лесатэхнікум. Дырэктар рабфака ГУРМАН.

**7 ліпеня, у 8 гадзін вечара, у помешчынні НДІ**  
**школьнай педагогікі**  
**а б у л з е ц я**  
**АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ**  
 аспірантаў НДІ школьнай педагогікі т. ЛЕВІЦКА  
 НА ТЭМУ:  
**«Метадычнае афармленне падручніка для вярэдняй ш-  
 лы»** (кіраўнік праф. ДАРДАК, апаанент—акадэмік ПАНКІН  
 і тал. ЛАКІНА на тэму: «Пытанні сувядносці і чаргаван-  
 не таварычна тэхналагічных і практычных занят-  
 на працы ў сярэдняй школе» (кіраўнік дацэнт—ЯВОРА  
 апаанент—дацэнт Каляда.  
 НДІ школьнай педагогікі запрашае навуковых работнікаў,  
 стаўнікаў прыняць удзел у абаваранні гэтых дысертаций.  
 3 дысертациямі можна азнабыцца ў бібліятэцы НДІ шко-  
 лагагікі штотдзённа з 10 гадз. да 2 дзл.  
 Дырэктар НДІ школьнай педагогікі ГРЫНІЧ

Згодна рашэння правідыума Менгорсовета  
 ад 19-VI—35 г. за № 20  
 усе арганізацыі, брань на жылплошчы  
 маючыя  
 могуць займаць яе выключна па ордэ  
 Жылінспекцыі Горсовета.  
 Ордэны, выданыя іншымі арганізацыямі  
 ямі, з 1 VII—35 г.—лічачца  
**САНАТАРЫЯТ МЕНГОРСОВЕТА**

**Дзяржаўная бібліятэка і бібліяграфічны інстытут БССР**  
 у мэтах падрыхтоўкі кадраў навуковых работнікаў  
 у галіне бібліятэказнаўства і бібліяграфіі  
 абвясчае ПРЫЕМ у АСПІРАНТАў  
 Для праходжання курсу аспірантур таварышам імя  
 9 г. Маскву, забеспечваюцца інтэрнатам і стипендыяй з 1935  
 руб.  
 Пры прыёме таварышам праходзіць іспыты — па лясной  
 матэрыяліку, адной замежнай мове і асновах бібліятэказнаўства.  
 Іспыты пачынаюцца з 25 жніўня.  
 У парадку падрыхтоўкі да іспытаў, у прымаюцца для та  
 якіх маюць вопыт партыйнай, комсамольскай, маладзёў, а  
 рэспубліканскай, але не знаёмы з вытанкамі бібліятэчнай тавары-  
 шаўнай бібліятэка арганізацыя навуковых работнікаў.  
 Прыезд заяў з усімі дакументамі да 25 ліпеня, па асвеце  
 Чырвонаармейская, 8.

**ВУЧЭБНЫ КАМБІНАТ ВОСІ**  
 арганізуе 4-месячны КУРСЫ  
 падрыхтоўкі рахункаводаў  
 для раённай астаны  
 Белкавалпрэмлесаўскае.  
 Ступендыва ад 90 да 120 руб. і інтэрнатам  
 25 р. у меска.  
 Інтэрнатам студэнты не забеспечваюцца.  
 Прымаюцца асобы, скончыўшы 8  
 класаў. Да кожнага заяўніка аб асноў-  
 ных месцах працы, адукацыі, узросце (не менш  
 18 год), згодзе асвеце і мове рабонай  
 у вышкітэлі інішатароліам БССР  
 апаанент—акадэмік ПАНКІН  
 і тал. ЛАКІНА на тэму: «Пытанні сувядносці і чаргаван-  
 не таварычна тэхналагічных і практычных занят-  
 на працы ў сярэдняй школе» (кіраўнік дацэнт—ЯВОРА  
 апаанент—дацэнт Каляда.  
 Дырэктар НДІ школьнай педагогікі ГРЫНІЧ